

К@НТЫНЕНТЫ

ПЛЮС ДА КАРМЫ

Як зарабляюць і ахвяруюць «форбсы»?

Уладальнік групы кампаній LVMH — па першых літарах брэндаў Louis Vuitton, Moët, Hennessy — французскі бізнэсмен Бернар Арно стаў персонай з капіталам больш за 100 мільярдаў долараў. Такім чынам, агульная колькасць «стамільярдэраў» (centibillionaire, як называе ix Bloomberg) у свеце вырасла да трох: раней гэтага тытула ўдасціліся заснавальнік Amazon Джэф Безас і заснавальнік Microsoft Біл Гейтс. Разам з гэтым наваспечаны ўдзельнік «трыа» не спяшаецца займацца дабрачынасцю — на рэстаўрацыю Нотр-Дамы Арно пакуль не пералічыў ні цэнта (хоць пасля красавіцкага пажару абцяжы выдзеліць \$200 млн). Як зарабляюць і ахвяруюць мільярды?

КАРОЛЬ ЛЮКСА

Па ацэнцы Bloomberg, капітал Бернара Арно цяпер складае больш за тры працэнты ад ВУП Францыі. Эканоміка Пятая рэспублікі сёння трымаецца на трох «кітах», адзначае gazeta.ru. Перш за ўсё гэта агракомплекс — вядомае ва ўсім свеце вінаградарства і вінаробства, а таксама аўтамабільная галіна і індустрыя моды. Менавіта ў вытворчасці лакшэры-брэндаў у Арно практычна няма канкурэнтаў. Мільярды неадарма лічаць «каралём люкса», і ад эканамічнага крызісу ён толькі выйграе.

Бізнэсмен лічыць, што брэнды, якія яму належаць, — гэта выдатныя інвестыцыі ў любыя часы і яны перажывуць ні адно пакаленне. Яму прыпісваюць фразу: «Я гарантую: Dom Perignon будзе будзіць піць і праз стагоддзе». Арно, якога канкурэнты называюць «ваўком у кашаміры», зарабіў свае мільярды шмат у чым дзякуючы вельмі жорсткаму стылю канкурэнтнай барацьбы. Яго метады заключаюцца ў тым, каб пачаць скупляць акцыі кампаніі, якая яму падабаецца, выкупляючы долі мінарытарыяў. Набраўшы салідны пакет, ён пагражае ўладальнікам абрынуць акцыі і патрабуе кантрольны пакет. Неўзабаве пасля гэтага ён захоплівае актыў цалкам. Так ён сабраў цэлую калекцыю раскошных брэндаў.

Нават ва ўмовах запавольвання эканамічнага росту ў Еўропе (1,2 працэнта ВУП) і росту гандлёвай напружанасці па глабальных рынках, піша Bloomberg, апетыты спажываў, у тым ліку кітайскіх, на сумкі Louis Vuitton ці ханьік Hennessy ніколі не знізіліся. Гэта і падтрымала бізнэс Арно, які валодае праз LVMH яшчэ і знакамітым домам моды Christian Dior. Сёлёты рэакцыя яго кампаніі на 43 працэнты з'яўляецца найлепшым паказчыкам у французскім фондавым індэксе Cotation Assistée en Continu — CAC 40 Index.

Найбагацейшым чалавекам у Еўропе Арно стаў яшчэ вясной мінулага года. Па ацэнцы фінансавых аналітыкаў, ён меў тады 81 мільярд еўра. А сёлета ў пачатку сакавіка ўпершыню здолее ўвайсці ў топ-3 рэйтынг Bloomberg Billionaires Index, пацягнуўшы кіраўніка інвесткампаніі Berkshire Hathaway Уорэна Бафета. З тых часоў Арно прыкметна павялічыў свой адрыв ад Бафета (\$87,4 млрд) і наблізіўся да Гейтса, капітал якога Bloomberg ацэньвае цяпер у \$106 млрд. Лідарства ў рэйтынгу ўпэўнена ўтрымлівае Безас (\$119 млрд).

НАФТА ДЛЯ ЭНДЫ УОРХАЛА

Акрамя Арно ў Францыі знойдзецца яшчэ нямала мультимільярдэраў, якія робяць



быць камфортным. І калі такім гігантам, як BP і саудаўскія нафтаздабытчыкі, цяперашняя цана за барэль у \$60—70 здаецца не самай прымальнай, то Пуянэ ад імя сваёй кампаніі завяў аб камфортным кошце нават у \$25. Бізнэсмен паабяцаў інвеставаць у нафтагазавую галіну «на заплаваным узроўні — 15—17 мільярдаў долараў».

АДУКАЦЫЯ ЦІ ГОЛАД?

На што мільярды ахвяруюць грошы? Як адзначаецца ў штогадовай справаздачы Wealth-X's 2019 Billionaire Census, багатыя людзі па-рознаму ўкладваюцца ў дабрачынасць, каб зарабіць «плюсик да кармы». Многія мільярды аздаюць перавагу ахвяраванню грошай на такія мэты, дзякуючы якой яны апінуцца ў цэнтры грамадскай увагі,

Трэцяе месца займаюць мастацтва і культура. Доля мільярдажаў OxyContin (папулярнага абызбальвальнага на аснове апіёдаў), лічыцца паважанымі філантрапамі — Metropolitan Museum of Art у Нью-Ёрку нават назваў адно з аддзяленняў у гонар сям'і, пасля таго як атрымаў ахвяраванне ў памеры 3,5 мільёна долараў у 1974 годзе. Крыху менш мільярдаў — 57,4 працэнта — ахвяруюць на ахову здароўя і медыцынскія даследаванні. Экалогіі і абароне навакольнага асяроддзя аздаюць перавагу 32,6 працэнта багатых людзей, а 31,9 працэнта — праграмам развіцця моладзі.

12,4 працэнта падтрымліваюць рэлігійныя арганізацыі. Столькі ж мільярды аздаюць грошы на развіццё грамадства і грамадскія справы. Самы вядомы багаты чалавек, які ахвяруе велізарныя сумы на гэтыя мэты, — Джордж Сорас. Некамерцыйная арганізацыя мільярды Open Society Foundations падтрымлівае праекты па барацьбе за правы чалавека, праекты ў галіне журналістыкі і іншых сферах. Акрамя таго, Сорас з'яўляецца адным з найбуйнейшых донараў ліберальных палітыкаў. У перадыбарнай кампаніі 2016 года ён выдаткаваў 25 мільёнаў долараў на падтрымку Хілары Клінтан.

Менш за ўсё мільярды дапамагаюць арганізацыям па барацьбе з голодам — такіх усюго 0,1 працэнта. Столькі ж багатых людзей выдаткуюць грошы на бяздомных, у прыватнасці на будаўніцтва жытла. Аднак сумы ўсё адно ўражваюць. Напрыклад, Джэф Безас ахвяраваў на гэтыя мэты 2 мільярды еўра.

\$2,5 МІЛЬЯРДА У ДЗЕНЬ

Між тым «форбсы» імя павялічваюцца: колькасць мільярдыраў за апошнія 10 гадоў узрасла ўдвая — да больш чым 2,2 тысячы чалавек, павядаміла дабрачынная і гуманітарная арганізацыя Oxfam. Капітал 26 найбагацейшых людзей планеты павялічваецца на 2,5 мільярда долараў штодня. Пры гэтым 3,4 мільярда чалавек знаходзіцца на мяжы галечы і жыве менш чым на 5,5 долара ў дзень. Іх прыбыткі зменшыліся на 11 працэнтаў у параўнанні з 2017 годам.

Эксперты Oxfam падлічылі, што капітал 3,8 мільярда найбяднейшых людзей на планеце адпавядае капіталу 26 (!) найбагацейшых. Пры гэтым цягам двух мінулых гадоў кожны два дні ў свеце з'яўляюць новы мільярды. Менш чым адзін працэнт капіталу Джэфа Безаса — гэта бюджэт аховы здароўя Афрыкі, дзе жыве 105 мільёнаў чалавек, адзначылі спецыялісты Oxfam.

Праграма развіцця ААН і Оксфардская ініцыятыва ў га-

ліне беднасці і чалавечага патэнцыялу прадставілі ў верасні мінулага года глабальны індэкс беднасці. Даследаванне праводзілася ў 105 краінах, дзе пражывае тры чвэрці сусветнага насельніцтва — 5,7 мільярда чалавек. Спецыялісты высветлілі, што амаль чвэрць з іх — 23,5 працэнта — жывуць за мяжой беднасці. 612 мільёнаў чалавек знаходзіцца ў «выключнай беднасці». Найбяднейшымі рэгіёнамі ў свеце аказаліся Афрыка на поўдзень ад Сахары, дзе ў галечы жыве 58 працэнтаў насельніцтва, і Паўднёвая Азія (31 працэнт).


Па звестках Oxfam, за апошнія гады падаткі для багатых людзей і буйных карпарацый рэзка упалі. Так, максімальная стаўка падатку на даходы фізічных асоб у багатых краінах зменшылася з 62 працэнтаў у 1970 годзе да 38 працэнтаў у 2013-м. Сярэдняе значэнне гэтай стаўкі ў бедных краінах складае 28 працэнтаў. Акрамя таго, у некаторых краінах 10 працэнтаў самых бедных грамадзян плаціць больш высокую долю свайго заробку ў выглядзе падаткаў, чым 10 працэнтаў самых багатых. Так адбываецца, напрыклад, у Бразіліі.

Дзяржаўныя службы пакутуюць ад хронічнага недафінансавання або перадаюцца на аўтсорсінг прыватным кампаніям, якія не займаюцца самымі беднымі. «У многіх краінах годная адукацыя альбо якаяся ахова здароўя стала раскошай, якую могуць дазволіць сабе толькі багатыя. Кожны дзень 10 тысяч чалавек паміраюць ад адсутнасці даступнай медыцынскай дапамогі. У краінах, якія развіваюцца, дзіця з беднай сям'і ў два разы часцей памірае да пяці гадоў, чым дзіця з багатай сям'і», — адзначаецца ў даследаванні Oxfam.

«Людзі па ўсім свеце злыя і расчараваныя. Цяпер урады павінны дамагацца рэальных змен, забяспечышы, каб карпарацыі і багатыя людзі плацілі сваю справядлівую долю падаткаў і інвеставалі гэтыя грошы ў бясплатную ахову здароўя і адукацыю, якія б аддавалі пільны патрэбы ўсіх», — адзначыла выканаўчы дырэктар Oxfam Віні Б'янійма.

Што ж датычыцца скупаварных французскіх мільярдыраў, то прадстаўнікі Піно, Арно і Пуянэ пацвердзілі Associated Press, што насамрэч пакуль не пералічылі сродкі ў фонд аднаўлення сабора. «Мы гатовыя плаціць, але пры ўмове, што гэта будзе рабіцца ў дамоўных рамках», — знайшоў адгаворку прадстаўнік Піно. У выніку СМІ вынеслі прусуд: мільярдыры ўсё роўна будуць вымушаныя выдаткаваць абцяжана, і без усялякіх умоў. Але шкода іх рэпутацыі мецэнатаў і прыхільнікаў высокага мастацтва ўжо нанесена, і ніякімі мільярдамі гэта не вымераць. Застаюцца без «плюсіка».

Захар БУРАК.








ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. Група заходнебальціх плямён, якія ў I — пачатку II тысячагоддзя жылі на тэрыторыі сучаснай Белаавежскай пушчы. 5. «... , як мы лічым спрадвеку, хоць звер, але ратнік». З паэмы М. Гусоўскага «Песня пра зубра», у якой зубр — вобраз роднага краю, сімвал яго былой магутнасці. 7. Уладзімір ... — кіеўскі князь, які падоўгу жыў у пушчы і палываў на тэрыторыі, зуброў і высакародных аленьў. 8. «Плянчысты цар ... ! // Яго сукі, // Што ў неба рыштаванні». З верша П. Броўкі «Цар...» ; Белаавежская пушча славіцца сваімі ...-волатамі, якім больш за 500 гадоў. 9. Прысвятка, які адзначаў 13 мая: «На ... грэе любя» (прык.). 12. «Панясу твой ... запаветны дамоў, // Белаавежская пушча, Белаавежская пушча». З песні «Белаавежская пушча» (сл. М. Дабранравава, муз. А. Пахмутавай). 15. Неабсяжная прастора. 16. Высакародны Прыгожая жвачная жывёла, якая жыве ў пушчы; выява яе выкарыстана на гербе г. Гродна. 17. Растворы ў пальчатках. 18. Жылое памяшканне на судне. 20. «Як алень, з кален п'ю святую ваду, // Беларуская казка — Белаавежская пушча!» З верша Л. Зубарава «Белаавежская пушча». 22. Тое ці іншае кола навуц. 24. Першабытны дзікі бык, які жыў у Белаавежскай пушчы; апошні ... загніў у XVII стагоддзі. 26. Беларуская ўрадавая рэзідэнцыя на тэрыторыі нацыянальнага парка «Белаавежская пушча», дзе ў 1991 годзе вырашылі лёс Саветаў Саюза. 27. «Гоніка алень голас свой падлі, // Падхапіла ... то бліжэй, то далей». З верша

Я. Пушчы «Белаавежа». 28. Рака, правы прыток Заходняга Буга, якая працякае праз пушчу. **ПА ВЕРТЫКАЛІ:** 1. Вялікі князь ВКЛ і кароль Рэчы Паспалітай, дзякуючы якому ў Белаавежскай пушчы 610 гадоў таму, у 1409 годзе, быў усталяваны запаведны рэжым. 2. Англіская мера даўжыні. 3. Звязаны пук жэтых сцёблаў збжжыны. 4. «Вос і надышла пара // Завітаць і да зубра, // Запятацца, ці здароў // Самы грозны ... звероў». З верша С. Грахоўскага «Зубр і зяць». 6. Жэрдка, якой сціскаюць на возе сена, салому. 10. Аграгарадок у Камянецкім раёне, адміністрацыйны і гаспадарчы цэнтр Белаавежскай пушчы. 11. У беларускай міфалогіі — уладар абшараў у некранутым лесе (пушчы). 13. Вадаплаўная птушка сямейства чаек. 14. Самка арла. 17. Волчын палюўнік і ў вадзе ... развядзе (прык.). 19. Дэкартаўна кустовая расліна сямейства верасовых. 21. Паліяцтва, змяненне ў развіцці чаго-небудзь. 23. Буйная драпежная птушка. 25. Злак з бёлым зернем.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

Правяце, калі ласка, адкажыце: 1. Якія гэта словы? 2. Якія гэта словы? 3. Якія гэта словы? 4. Якія гэта словы? 5. Якія гэта словы? 6. Якія гэта словы? 7. Якія гэта словы? 8. Якія гэта словы? 9. Якія гэта словы? 10. Якія гэта словы? 11. Якія гэта словы? 12. Якія гэта словы? 13. Якія гэта словы? 14. Якія гэта словы? 15. Якія гэта словы? 16. Якія гэта словы? 17. Якія гэта словы? 18. Якія гэта словы? 19. Якія гэта словы? 20. Якія гэта словы? 21. Якія гэта словы? 22. Якія гэта словы? 23. Якія гэта словы? 24. Якія гэта словы? 25. Якія гэта словы?

Даты	Падзеі	Людзі
22 ЧЭРВЕНА		
 1914 У краіне	год — нарадзіўся (г. Віцебск), Канстанцін Мікалаевіч Полазаў, Герой Саветаў Саюза. У 1939-м скончыў курсы малодшых лейтэнантаў. У Вялікую Айчынную вайну з 1941 года на Цэнтральным, Сцяпным і 1-м Украінскім франтах. Удзельнік Львоўска-Сандамірскай, Берлінскай і Пражскай аперацый. Камандзір роты аўтаматчыкаў механізаванай брыгады старшы лейтэнант Полазаў вызначыўся ў жніўні 1944 года ў баях за Самбар Львоўскай вобласці (Украіна); рота пад яго камандаваннем уварвалася ў горад і вяла бой з ворагам да падыходу асноўных сіл брыгады. Памёр у 1977 годзе.	
 1919 У краіне	год — нарадзіўся (вёска Жажэлка Смалевіцкага раёна) Іван Іванавіч Сіняўскі, беларускі пісьменнік. У 1941 годзе скончыў Мінскі педагагічны інстытут. Аўтар кніг апавяданняў «Ой, рэчанька, рэчанька...», «Вернасць», апавесцяў «На правым флангу», «Сіняя вочы». Пісаў таксама для дзяцей: зборнікі апавяданняў «У навалыніцу», «Новая школа», «Піанерскі гальштук». Памёр у 2001 годзе.	
 1929 У краіне	год — нарадзіўся (г. Віцебск), Канстанцін Мікалаевіч Полазаў, Герой Саветаў Саюза. У 1939-м скончыў курсы малодшых лейтэнантаў. У Вялікую Айчынную вайну з 1941 года на Цэнтральным, Сцяпным і 1-м Украінскім франтах. Удзельнік Львоўска-Сандамірскай, Берлінскай і Пражскай аперацый. Камандзір роты аўтаматчыкаў механізаванай брыгады старшы лейтэнант Полазаў вызначыўся ў жніўні 1944 года ў баях за Самбар Львоўскай вобласці (Украіна); рота пад яго камандаваннем уварвалася ў горад і вяла бой з ворагам да падыходу асноўных сіл брыгады. Памёр у 1977 годзе.	
 2004 У краіне	год — у Гродне адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага ансамбля воінам-пагранічнікам у памяць аб 19 тысячых пагранічнікаў, якія загінулі ў першыя дні Вялікай Айчынай вайны. Узведзены на ахвяраванні пагранічнікаў Беларусі, Расіі, Казахстана, Кыргызстана, Малдовы, грамадзян іншых краін і арганізацый.	
 1889 У краіне	год — пры канцлеры Ота фон Бісмарку ў Германіі ўпершыню ў свеце была афіцыйна ўведзена дзяржаўная сістэма абароны сацыяльных правоў — інстытут дзяржаўнай пенсіі. На атрыманне такой выплаты мелі права людзі, якія дасягнулі 70-гадовага ўзросту. Памер пенсіі быў невялікі — 152 марк у год пры тым, што сярэдняе зарплата складала 1083 маркі. У ШВА пенсіі па ўзросце з'явіліся ў 1935 годзе, у СССР — у 1956-м.	
 1942 У краіне	год — у акупаваным фашызмам Кіеве паміж мясцовай і нямецкай камандамі прайшоў «матч смерці». Ёсць сведчанні, што перад матчам у раздзявальню кіеўскіх футбалістаў зайшоў нямецкі афіцэр і ў жорсткай форме пад пагрозай лагераў і расстрэлу запатрабаваў ад іх праіграць. Аднак насуперак усяму кіеўляне перамаглі з лікам 5:3. Праз некаторы час пасля гэтай гульні шэраг футбалістаў апынуліся ў канцэнтрацыйных лагерах, а некаторыя былі расстраляныя.	
 1949 У краіне	год — нарадзілася Мэрыл Стрып, амерыканская актрыса тэатра, кіно, тэлебачання, кінапродзюсар. Здымалася ў дзясятках фільмаў, сярод якіх «Крамэр супраць Крамера», «Жанчына французскага лейтэнанта», «Д'ябал носіць Прада», «Дом духаў», «Жалезная лэдзі». Уладальніца мноства прэстыжных узнагарод у галіне кінамастацтва. Сярод усяго іншага ў Стрып тры статуэткі «Оскара», а таксама 19 намінацый на гэтую прэмію — абсалютны рэкорд! Кіназнаўцамі і крытыкамі яна прызнана адной з найвялікшых актрыс сучаснасці.	


СЁННЯ

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	— 4.37	21.46	17.09
Віцебск	— 4.18	21.44	17.26
Магілёў	— 4.27	21.36	17.09
Гомель	— 4.33	21.23	16.50
Гродна	— 4.54	21.59	17.05
Брэст	— 5.05	21.50	16.45



Фота Ангелы КЕШЧУКА

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Мала хто ведае, што першыя нудысцкія пляжы з'явіліся каля прыморскага казіно.

Мяркуючы па ўсім, майму суседу замест кватэры дастаўся бетонны куб, з якога ён зараз з дапамогай перфаратара спрабуе зрабіць кватэру.

Пасля ранішняй сваркі з жонкай муж вечарам вяртаецца дадому, на стапе запіска: «Дарагі, я з'ехала да сяброўкі, пельмені на пліце. P.S. Пліта ў пельменнай».

— Добры дзень, ці магу я запісацца ў «Таварыства пунктуальных людзей»? — Ужо не: вы спазніліся на цэлую хвіліну!



ЗВЯЗДА		БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА	
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.			
РЭГІСТРАЦЫЯНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.			
Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.			
РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЭНДЖОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік рэдактара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСПОЛКА, С. РАСПОЛКА, А. СПАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕПЛЯШУК. Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».			
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.			
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Масцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гомелі: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай воблі: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.			
http://www.vzviada.by; e-mail: info@vzviada.by; (для зваротаў): zvarot@vzviada.by		ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79; e-mail: reklama@vzviada.by	
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.			
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.			
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.			
Газета адокуманавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.			
220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тэраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 1995.			
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Нумар падпісаны ў 19.30 21 чэрвеня 2019 года.	